



Літфраныва

СВАБОДНАЯ ГАЗЕТА

Выдаецца з красавіка 1992 года

№ 1(15)

чэрвень-ліпень 1993 г.



**Matko Boża Budśawska
modl się za nami...**

Сёння ў спечвышуску:

Святыня Беларусі

2 ліпеня - Фест у Будславе

Слова

- ксяндза-магістра

Уладзіслава Завальнюка

1-3 стар.

- навукоўцы Таццяны

Маліноўскай

1 i 3 стар.

Рэклама -

4 стар.

МАТКА БОЖА БУДСЛАЎСКА, МАЛІСЯ ЗА НАС...

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ

Беларусь налічвае каля 11 мільёнаў жыхароў, зь іх каля 2 мільёнаў каталікі Рымска-Каталіцкага веравызнання. Многія толькі ахрышчаны ў касцёле, многія непрактыкуючыя.

У гэтых павінны не людзі, а рэжым атэістычнай перабудовы. Ен сказваецца ў жыхці і сем'ях, на лёсце гэтых пакаленняў. Трэба маліца і верыць.

Беларусь адраджаецца! На сённяшні дзень Беларускія ўлады на запатрабаваныню людзей вяртаюць касцёлы, лічба прыходаў дайшла да 305. Да пачатку перабудовы налічвалася 107 касцёлаў і 76 ксяндзоў. Да рэвалюцыі на Беларусі было болей 700 касцёлаў.

У 1989 годзе была ўстаноўлена першая гіерархія касцёла, першым Біскупам на Беларусі быў Тадэвуш Кандрусеўч, якога зъяніў назначаны Ватыканам Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Арцыбіскуп Казімір Сьевентак і ў Гродне - Біскуп і рэктор Духоўнай Семінарыі Аляксандр Кашкевіч.

У 1990 годзе ў Гродне адкрыта Духоўная Семінарыя, дзе вучанца на трох курсах ужо 75 студэнтаў.

Беларусь налічвае чатыры Рымска-Каталіцкія дыяцэзіі: Мінска-Магілёўская, Пінская і Гродзенская. У гэтых дыяцэзіях налічваецца 146 ксяндзоў, зь іх 86 з Польшчы.

На Беларусі многа кляштараў як мужчынскіх, так і жаночых, розных ордэнаў. Будынкі кляштараў вельмі цудоўнай архітэктуры. Але да сённяшняга дня няма зарэгістраванага чыннага кляштара і кляштарнікаў.

Касцёлы Беларусі пераважна мураваныя з каменю, таму многія захаваліся, але шмат касцёлаў разбурана, на іх месцах засталіся толькі руіны альбо толькі фундаменты. Але людзі ўсюды патрабуюць звароту касцёлаў, чы месца, дзе іны стаялі, і адбудоўваць іх. Няма такога горада альбо вёскі, дзе людзі адказаліся ад касцёлаў, ўсюды патрабуюць святыні, ўсюды разам, старэйшыя і маладыя, сем'ямі працуюць на адбудове касцёлаў.

Людзі прагнуць Бога і духоўнай чысьціні, праўды і чалавечага жыцця. Каталікі Беларусі маюць сваю Святыню — санктарыюм, гэта яшчэ адна старонка гісторыі народу і лёсу Беларусі — Будслау.

(працяг на 2-ой стар.)

СЛОВА НАВУКОЎЦЫ ТАЦЦЯНЫ МАЛІНОЎСКАЙ

Будслаў — старадаўнія мястэчка, якое славіцца прыложым касцёлам Узнясения Марыі і цудатворным абразом Маці Боскай. Упершыню гэтыя мясціны ўзгаданы ў дакументах 1504 года, калі Вялікі князь Літоўскі Аляксандр Ягелончык падараў тутэйшую Маркаўскую — матыцкую пашчу Віленскаму бернардзінскаму кляштару. Манахі — бернардзіны пабудавалі на гэтым месцы невялічкую каплічку і некалькі драўляных

будаў, як часовае жытло для тых, хто займаўся распрацоўкай лесу. Ад тых будаў і пайшла першая назва Будслава — Буда.

З бегам часу да бернардзінскай каплічкі і будаў у лесе пацягнуўся навакольныя людзі. І тады ашмянскі земскі суддзя Карэйва пабудаваў у 1598 годзе ў Будзе касцёл, які ў 1600 годзе быў асвечаны ў гонар Візітаты Прасвятой Дзевы Марыі.

(працяг на 3-ай стар.)

№ 1(15), 1993г.

стар.2

(Працяг.Пачатак на 1-ай стар.)

БУДСЛАЎ

« Гэтую далёкую мясціну простыя людзі ў глыбокай пашане мелі ». Месца, аб якім гаворыць ксёндз Зеляевіч у сваёй книзе « Zwiergupies na Ziemi Niebieski », выдадзенай у Вільні ў 1650 г., ёсьца Будслаў, цяпешнае мястечка на Беларусі ў Мінскай вобласці Мядзельскім раёне. У Будславе ў касьцёле аа. Бернардынаў захоўваецца цудадзеіны абрэз Найсвяцейшай Багародзіцы і залікі Панны.

Гісторыя гэтага старажытнага месца сягае ў глыбокую старажытнасць.

Кароль Рэчы Паспалітай Казімір, зыведаўшы, што ў Вялікім Княстве Літоўскім, хрышчоным бацькам яго Ягайлай, прымхі і шанаваньне ідалаў усё яшчэ ў многіх месцах не перавяліся, жадаючы гэта вынішчыць і выкараніць, прызываў у 1469 годзе з Krakава да Вільні братоў ордэну Бернардынаў і пабудаваў там касьцёл з кляштаром, спачатку драўляны, а потым пачаў узводзіць з камня і цэглы. Але не скончыў гэтае будаўніцтва, бо ў 1490 годзе памэр. Яго сын Аляксандр, жадаючы спойніць дабрачынныя намеры свайго бацькі, не толькі касьцёл з кляштаром пабудаваў, але выдзяліў айцам бернардынам частку лесу і сваёй пастановай і прывілеем у 1504 годзе на вечнае і вольнае валоданьне зацвердзіў. Тут, у лесе, з дазволу Віленскага біскупа былі збудаваны келы, у народзе званыя буды, і малельня на беразе ракі — у 24 мілях ад Вільні, у Полацкім павеце. Спачатку два, потым трох і ўрэшце чатыры браты пасяліліся там, працуячы ў лесе, рыхтуючы дровы, сплаўляючы ўніз па рацэ лес на будоўлю, паліва і іншыя патрэбы кляштара. Між іншым, мясцовыя жыхары, гледзячы на братоў, што там жылі, выказвалі вялікае здзіўленне іх выглядам і жыццём. Гэтыя браты словам Божым і казаніямі настаўлялі люд у веры каталіцкай і пазнаныні аздзінага Бога і з дазводу біскупа хрысьцілі.

Аднойчы, прыняўшы хрышчэнне, людзі раніцай убачылі незвычайнае съвято з нябесаў, што сыходзіла на келы і малельню. Спалахнуўшыся гэтага съвялага, яны пабеглі да сваіх гаспадароў шляхцічаў, кліуччы іх, каб і тыя выйшлі са сваіх дамоў і пабачылі гэтае съвято. Затым пайшлі да братоў і ска-

залі ім пра съвято, што съходзіць з неба і асьвятляе келы і малельню. Брэты вельмі здзівіліся, убачыўшы гэта, і не марудзячы, рушылі да Вільні. Звесткі пра навіну перадалі віленскаму айцу — гардыяну і настоўліву яго праслі, каб прыбыў у лес і дакладна сам даследаваў справу. Айцу — гардыян, прыбыўшы з іншымі айцамі да Буды, прызначыў пост на два дні і дзённае казаньне, каб Бог тым, хто моліць Яго ў велічы Ягонай, удастоў міласці зразумець, што азначае гэтае съвято, пасласане з нябесаў.

Паслья двухдзённага паства і па заканчэнні ранішній

чайнную міласць і дапамогу Боскую. Паслья скону яго абрэз перайшоў у рукі шаноўнага пана капелана Ісаака Салакая, які ахвяраваў яго ў 1613 г. у знак любові і пашаны айцам будслаўскім. Абрэз быў зъмешчаны ў вялікім алтары, і адразу ж гэтае месца зрабілася славутым яшчэ большымі Боскімі міласцямі і шматлікімі цудамі. Сярод іншых цудаў і знакаў Боскіх асабліва вылучаеца тое, што людзям, апанаваным ерасью і съмяротнымі грахом, абрэз здаецца цымянім і надзвычай жахлівым, а тым, хто пазбаўлены съмяротных грахоў, хтосповедзізю і Святої Эўхарыстыяй умацаваў сябе, ён бачыцца чароўным і ўзвёслым.

У 1633 г. пачынаецца будаўніцтва новага цаглянага касьцёла, які быў асьвечаны 9 ліпеня 1643 г. ксёндзом Галамбousкім, пробашчам у Солах. Мураваны касьцёл захаваўся да цяперашняга часу, яго можна ідэнтыфікаць з існуючай сέннінай капліцай св. Барбары Будслаўскага касьцёла.

Калі ў 1767—1783 гг. з вялікім размахам будаваўся новы, вялікі касьцёл, то ён абыяў сваімі мурамі стары, сціплы ў пароўнанні з ім, касьцёлі.

Урачыстасць канsecрацыі велічнага касьцёла адбылася 7 верасня 1783 г. Тады быў зъменена назва касьцёла, які атрымаў тытул Унебаўзяцця Найсвяцейшай Марыі Пані.

Да 1787 г. Будслаў належыў да парафіі ў Парафіяне. З хадайніцтвам аб утварэнні ў Будславе парафіі выступіў Юзэф Маўэр, ротмістр Смаленскі, а таксама Марцін Аскерка — уладальнік мястечка Будслаў, ашмянскі маршалак.

9 снежня 1787 г. адбылося афіцыйнае эрыгаванье парафіі пры касьцёле аа. Бернардынаў, які было даверана яе абслуговаванье. Такое становішча існавала да ліквідацыі кляштара ў 1858 г.

У склад новаўтворанай парафіі ўвайшлі мясцовасці, якія раней належылі суседнім парафіям. Докшыцы, Парафіяне, Даўгінава. Даходнюючу апеку да 1945 г. ажыццяўлялі капланы. А ў пасляваенны час касьцёл быў пазбаўлены пробашча, і парафія абслугоўвалася час ад часу з вялікім цяжкасцямі. З 1982 г. на парафіі працуе ксёндз Францішак Грынкевіч, цяперашні пробашч, які прыязджаете за 15 км з парафіі Крывічы.

(працяг на 3-ай стар.)

СЛОВА Ксёндза-Магістра Уладзіслава Завальнюка,

пробашча касьцёла Св.Сымона і Св.Алены..

малітвы ў звычайны час з'явілася воблачка, з якога прабілася съвято і асьвяціла келы і малельню. На гэтым воблачку явілася ва ўсёй славе Марыя Пані з анёламі, што побач стаялі. Яна трымала на руках сваё Дзіцяцікта Езус, і з неба пачулі голас: «Адгэтуль Бога нашага і Сына майго слава і маё заступніцтва назаўждъ вам будзе дадзена». Гэтае месца я абраў сталым прытулкам для грэшніка». Тады ўсе, зачараваныя і поўнымі дзівоснай радасці, прыпалі да зямлі, узносячы ўдзячныя малітвы Богу і Найсвяцейшай Марыі Паніне, якая гэтае месца абрала для славы Святоў ўлюбёнага Сына і для абароны і сцяшэння грэшніка».

З таго часу гэтае месца пачало звязаць щматлікімі Боскімі міласцямі і цудамі.

Малельня не магла змісьціць вялізную колькасць людзей. Таму ў 1589 годзе быў пабудаваны драўляны касьцёл, які асьвяціў у 1591 г. слáўнейшы і шаноўны Кіпрыян — віленскі супраген ордэна Дамініканоў. Спачатку ў гэтым касьцёле ў алтары быў зъмешчаны вялікі абрэз Яўленьня Божай Маці, які прайснаваў да 1613 г. Затым яго месца заняў новы найцудоўнейшы абрэз, гісторыя якога наступная.

Калі слáўнейшы пан Ян Пац, мінскі магнат, пры дапамозе айцу з'явірнуўся ад ерасі і кальвінізму да каталіцтва веры, ён прадпрыняў у 1589 г. пілігримку да Рыму, дзе ад Папы Клемента VIII у знак ягонай пастырскай любові да сябе і як выключчны дарыння ў вялікай пашанай і ўдзячнасцю гэты новы абрэз. Паслья таго ў розных цяжкіх абставінах свайго жыцця Ян Пац атрымліваў надзви-

№ 1(15), 1993.

(Працяг. Пачатак на стар. 1 i 2)

Апошняе паўстагодзе яскрава паказала, што вера Боскага люду стала прычынай таго, што культ Святyni ў Будславе захоўваецца і жыве. У часы Савецкай улады, якая правадзіла мэтанакіраваную і бязлітасную ба-рацьбу з рэлігіяй, калі былі закрыты амаль усе касьцёлы на Беларусі, касьцёл у Будславе быў таксама пад пагрозай зьнішчэння.

Пасля вайны быў высланы про-башч, і Святыня заставалася без пастваеннага пастыра.

Сітуацыя змянілася ў лепшы бок толькі ў 1988 г., калі дух пе-рабудовы даў хрысціянам у бы-лым Савецкім Саюзе свабоду веравызнанія. Аднак усякі намаганьні былі б дарэмныя, калі бы не асаблівая ласка Боскай волі, дзеянінем якой у Будславе можна вытлумачыць тое, што пры ад-сутнасці капланаў, якіх — небудзь сродкай на ўтрыманье Святыні, варожасць ўлад да ўсякіх форм куль-ту, нягледзячы на запалохванне народа — касьцёл выстаіаў, вы-стаяў як касьцёл жывы, найваж-

«АЛЬТЭРНАТИВА»

найшы, бо створаны ён Божым людам.

Наперакор усякім прасльеда-ваниям і перашкодам людзі пас-таянна зьбіralіся тут. У замкнёным касьцёле ноччу маліліся Хрысту, найсьвяцейшай Марыі Панне, праводзіліся шлюбы, Святая Споведзь, Святая

Вынікі першай афіцыйнай ак-цыі пілігрымкі, сама ўрачыстасць Прастольнага Свята, ацэнка яе шырокай грамадскасцю дазваліе мець над-зею, што Будслау можа стаць у недалёкай будучыні Беларускай Чэнстаховай.

Гэтая перспектыва ўжо ак-рэслілася, агуль-нанародная ро-ля адраджэнья культуры Найсвя-цейшай Марыі Панны ў Будславе дала магчы-масць Арцыбіскупу Казіміру Свён-

таку прыкладыці намаганьні, каб увесці Святыню ў Будславе ў ранг Базылікі Меншай. Ужо пад-рыхтавана дакументацыя, якую восеньню 1992 г. Арцыбіскуп прадставіў у Ватыкан, дзе ўжо ад ліпеня 1991 г. знаходзілася копія абрэза Маці Божай Будслаўскай. Яна была уручана Святому Айцу Яну — Паўлу II у Беластоку ў час яго пілігрымкі ў Польшчу.

Абраз, які прыйшоў на Бела-русы з Рыма, такім жа чынам вя-рнуўся да яго праз 400 гадоў.

Мае надзею, што з 1993 г. з благаславенія Айца Святога Будслаўская Святыня стане ў ранг Базылікі.

г. МІНСК

(Працяг. Пачатак на 1-ай стар.)

У 1633 годзе, у часы, калі настаяцелем Віленскага бернардынскага кляштару быў Фларыян Калецкі, пачалося будаўніцтва першага мураванага касцёла, які прац дзесяць гадоў быў урачыста асвечены.

Адразу пасля завяршэння будаўніцтва ў 1643 годзе распачаліся працы па стварэнню галоўнага алтару, якія скончыліся ў 1651 годзе. Галоўны алтар уражваў сугучнымі ладамі скульптур, калон, дэкору і канелюраў, вытічаным колеравым рашэннем. Алтар стваралі маістыры высокай кваліфікацыі, якія ведалі найноўшыя дасягненні еўрапейцаў у справе ства-рэнні драўлянага дэкору. Іх рукамі было выканана ўпрыгожванне канелюраў калон дробным «бягучым» арнаментам — флемаванымі шлячкамі, якія вырабляліся на спецыяльных прыстасаваннях, рас-працаўных фланамандамі ў першай палове XVII стагоддзя. Невыпадкова алтару надавалася такая ўвага. Ен спецыяльна ствараўся для цудатворнага абразу Маці Боскай, які карыстаўся вялікай павагай сярод вернікаў і быў вядомы ва ўсім Вялікім кня-стве Літоўскім. У 1650 годзе ў Вільні выйшла кніга зеўта Войцеха Віёна Каяловіча, у якой аўтар сярод іншых адзіннатацца цудатворных абразоў называе і абраз Маці Боскай у Будзе.

Эты абраз намаляваў на тканіне памерам 70x75 см невядомы мастак у 1612—1649 гадах. Змешчаны ў цэнтры галаўнога алтара, у якім кампазіція, пропорцыі, дэкор і сінавы змест скульптур як бы падрыхтоўвалі да сустрэчы з цудам, абраз прыцяг-ваў вернікаў не толькі з ваколіц, але і з усіх куткоў Беларусі і Літвы. Варты адзначыць, што зацікаўленасць і павагу да абразу мелі не толькі

католікі, але і прадстаўнікі іншых хрысціянскіх кан-фесій. Кожны цуд, звязаны з Маці Боскай Будса-лайскай, выклікаў новую, больш магутную хвалю пілігримаў, а штогодні фэст захлынаў Будслаў вернікамі, якія прагнулі цудаў. Старыя муры касцёлу не змяшчалі ўсіх жадаючых звязніца да Маці Боскай. Наспела неабходнасць будаўніцтва новага касцёлу. У 1767 годзе быў закладзены кутны камень будучага касцёлу, які намаганнямі настая-яцеляя Будслаўскага кляштару бернардынаў Кан-станцыі Пінска і

на ахвяраванні дабрадзеяў быў пабудаваны і асве-чены ў імя Узнясення Марыі ў 1783 годзе. Гэты касцёл з яскравымі рысамі віленскага барока ўзбагаціў Беларусь яшчэ адным помнікам сакральнай культуры, які захаваўся да нашых дзён. У новы касцёл папярэдняя (ад XVII стагоддзя) святыня была уведзена як капліца св. Барбары, а для кампазіціі ўрачыстага ўронаўнаважання насупраць была пабу-давана захрысція з бібліятэкай і архівам. Пад апекай Маці Боскай Будслаўскай пры касцёле плён-на працавалі парафіяльная і музычная школы, гур-тавалася моладзь, лучыліся вернікі.

Беглі гады, адыходзілі стагоддзі. Час і людзі

настасцікі пашкодзілі абрэз, што наспела неабход-насць рэстаўрацыі, якую здзейсніў мастак — рэс-таўратар Віктар Лукашэвіч. Сёння адноўлены абрэз прымяне боскім святым і адорвае вернікаў узмац-нейшай верай, надзеяй і радасцю.

Сёлета, 2 ліпеня, як і заўсёды, збяруцца вернікі

на фэст. Рыхтуеца да яго даволі вялікая група

пілігримаў, якія пешшу пройдзуть да Будслава. Са-

старэлія змогуць паехаць аўтобусам, цягнікамі.

Слова Ксёндза-Магістра Уладзіслава Завальнюка

Камунія, правілася Святая Імша. Праваднікамі тых Святых Сак-рамэнтаў былі капланы як мясцо-вия, так і запрошаныя. Апроц святароў Рымска-Каталіцкай веры, у Будслаў прыбываў і ксіндзы — уніты. Прыйезды гэтых былі сапраўды апостальскімі, якія ўводзілі ў таямніцы бос-касцы і былі звязаны з рызыкай падвергніца рэпрэсіям як для ксіндзоў, так і для вернікаў.

2 ліпеня 1992 г. у Будславе ад-былося вялікае набажэнства ў го-нар Маці Божай Будслаўскай, у якім прынялі ўдзел Арцыбіскуп Мінска — Магілёўскі Казімір Свёйта, дзесяткі капланіаў, 45 груп пілігримаў і шматтысячны люд Божы.

Слова Таццяны

навукоўцы Маліноўскай

стар.4

«АЛЬТЭРНАТЫВА»

№ 1(15), 1993г.

* РЕКЛАМА * РЕКЛАМА * РЕКЛАМА *

Стоимость публикации рекламы для предприятий, организаций и фирм — договорная.
Редакция не несет ответственности за тексты рекламных объявлений и при необходимости вносит стилистические поправки. Не публикуются объявления незаконного, неэтичного и сомнительного содержания, с не понятными сокращениями и анонимные.

* * *

Меняю в г. Вильнюсе 2-х комнатную квартиру (район Жирмунаи) с телефоном на равноценную в городах Вилейке, Молодечно, Минске, Поставах, к.п. Нарочь. Тел. в Вильнюсе (8-0122) 77-01-79; тел. в Борисове (8-277) 5-01-89.

* * *

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Фирма «Партнер» /Варшава—Париж/ предлагает Вам деловое сотрудничество в области коммерции: продаст пшеницу американскую по 132 доллара за тонну. Можно в кредит; купит за валюту: шерсть, чеснок, кожу, древесный уголь с лицензией вывоза в Польшу или Прибалтику; заключит договора на поставку тонизирующих напитков в пластмассовой посуде /1,5, 0,5, 0,33 л/.

Возможен бартер.

Торговое бюро 00-201, Варшава, ул. Андерса, 8/29, тел. 635-56-56. Факс 635-55-00. Факс в Минске 53-58-17. Письменные предложения направлять по адресу: 222120, Республика Беларусь, г. Борисов-8, а/я 62. Факсы и письма направлять с пометкой для Адама Антона Климова—Кулея.

Акционерная страховая компания


ХРИСТИАНСКАЯ МИССИЯ

Обеспечивает страховую защиту

- * риска непогашения кредита
- * банковских депозитов
- * имущества гражданских и юридических лиц
- * грузов, средств транспорта
- * строений
- * жизни от несчастного случая

Предлагает

- * Страхование медицинских услуг
- * Приватизированных квартир
- * Др. виды страхования



Основная цель деятельности Компании — поддержка предпринимательской деятельности.

Часть прибыли Компании предназначена на благотворительность и содействие духовному возрождению белорусского народа.

Наши принципы:

- * надежность,
- * доверие,
- * максимальный учет интересов клиента,
- * минимум формальностей.

Наш адрес: 220082, Минск, 1-й Загородный пер., 22а
Тел. 513-139. Факс 522-107

Наши филиалы: Брест: тел. 412-650

Витебск: тел. 377-310

Гомель: тел. 539-140

Борисов: тел. 30-441

Жодино: тел. 35-153

Минск «Медстрах»: 450-413 / 450-472

Рэдакцыйная калегія

Выдаецца на беларускай і рускай мовах.
Матэрыялы друкуюцца на мове арыгіналаў,
асобныя ў скарочаным выглядзе.

Аб'ём 0,5 друк. аркуша.

Наклад 2000

Надрукавана у МП «Друкар»,

Заказ №

Рэдакцыя газеты пакідае за сабой права друкаваць у газеце аўтарскія матэрыялы ў парадку абмеркавання, не падзяляючы пункту гледжання аўтараў.

Заснавальнікі: праўленне МП «Журналіст» і група творчых супрацоўнікаў.

Пасведчанне аб дзяржаўнай регістрацыі № 609.
Дабрадзейны выпуск № 1

Выдаецца на сродкі дабрадзеяў. Разліковы рахунак 363502 у Белаграпрамбанку г. Барысава (Код 153301902).

Падпісны індэкс 64070

Адрес рэдакцыі:

222120, Мінская вобласць,
г. Барысаў, а /с 62.